

пераклады

пераклады

Дзымітрапаў



...Нас багата, нас не зваяваці,
І рабоў ня знайдзеш паміж нас!..

Мы ёсьць!

Зямля з Тарасавай магілы

Прыязджаюць да Канева,
зъбираюць у мяшэчкі напарсткамі
зямлю з Тарасавай магілы,
вязуць яе дадому
і думаюць, што любяць Украіну,
як ён любіў.

А іхняй любові ня больш,
як той зямлі ў мяшэчку.
Хапае на тое, каб засыпяваць «Шчэ ня ўмерла...»,
але не хапае на тое, каб аддаць Украіне
душу і цела (а дзе ж узяць душу?),
хапае на тое, каб праклінаць долю,
але не хапае на тое, каб абняць найменшага брата.
Захаваная ў шуфлядах, у старой пазалоце,

Пераклад
з украінскай –
Эдуарда АКУЛІНА.

забытая, абгорнутая ў пацяруху,
святая зямля не дапаможа плоці
перайсьці ў съятло, як нямашака духу.

Пакіньце ж магілу Тараса
у спакоі!
Не раскопвайце яе, самалюбівия ізгоі,
не развозьце па съвеце!
Вы сваю зямлю цалуйце,
што сама ходзіць за вамі,
паглядае ў вашыя вокны,
просіць працы,
шанаваньня,
любові,
ды не грыміць перунамі,
а сыціпла чакае хвілі, каб замкнуць
вашыя патрыятычныя косьці ў дамавіне,
на дне магільнае ямы.

* * *

Калі памёр крывавы Тарквемада,
Пайшлі па ўсёй Гішпаніі ганцы,
У лахманах дзіравых, як старцы,
Съляпяя пастухі людскога сада.

О, як баяліся съятыя бомзы,
Каб не хіснулася, крый Божа, іх улада!
Душа ератыка той съмерці рада –
Чаму ж на тварах не ясьнене сонца?

Нястомна самі ўсім распавядалі,
Што інквізітара даўно няма.
А людзі, слухаючы іх, рыдалі...

Марудзлі ўсьміхацца — нездарма,
Бо дужа добра людзі памяталі,
Што здох тыран, але стаіць турма!

* * *

Я звар'яцеў ад суму за табою,
Самота мая съветлая зъвініць,
Як явар, што апалены журбою,
Адзін у гаі букавым стаіць.

Сыпявае лісьце на вясновым сонцы,
А на душы – журба, як небасінь.
Расьце ў дужэ гонкі яваронца,
Губляе сълёзы долу дзівасіл.

Кладзецца сънег калючы, як ігліца,
Ідзе зіма ў завеямі гудзе.
А явару ўсё съніцца яварыца,
Як ранняя заранка на вадзе.

Ён ведае, што хутка прыйдуць людзі,
Сыякуць яго, шкадуючы нібы,
Раскрыюць яму вусьцішныя грудзі
І зробяць скрыпку звонкую з журбы.

Дзъверы

Я адчуваю страх,
праходзячы скрэзь электронныя дзъверы
на аэрадромах
ды ў калідорах урадавых будынкаў,
бо тыя дзъверы заўжды ціхен'ка пішчаць,
хоць у маіх кішэннях няма ні ключоў, ні манет,
ні бірулек, ні нажоў,
ні патронаў, ні пісталетаў.

— Вымайце ўсё, што з металу і кладзіце на стол!

— Нічога з металу пры сабе я ня маю.
Вашыя дзъверы занадта чульлівыя...

Праходжу. Вартавы прыслушоўваецца,
дзъверы пішчаць.

Ён ня ведае,
што ў маіх грудзях
вянок з калючага дроту,
які я сплёў і насадзіў на сэрца
сваймі ж рукамі.

Кажан

Мордачка д'ябла,
сабачыя вушы,

амаль што самаробныя крылы,
як у першых ікараў,
што разьбіваліся, скачучы са званіцаў.

Ён нічым не нагадвае анёла,
нізынутага ў цямрэчу,
пакаранага за гардыню.
Ды ўсё-ткі, калі ён шугае ў начным небе
паміж дрэвамі і гаспадамі,
я думаю не пра ягонае пакаранье,
а пра ягонае майстэрства лётаць усьляпую,
прато Генія цемры,
які пераможаў яханёла – Генія съятла.

Душа

Ува мне жыве душа майго продка.
Трымчу, калі каня пабачу,
а як пачую
вячэрнюю імшу
сялянскага воза,
ад захаплення музыкаі – канаю,
а як дакрануся да вышыванага плёсу,
што абмывае стан дзявоцы,
гатовы ўсё аддаць за хвілю тую,
што мае пальцы забірае ў нябёсы.

Я ёсьць

Я ёсьць часыцінка зямлі
па мне ходзяць
мяне перакопваюць
у мяне кідаюць зерне
мене дзякуюць за ураджай
я маўчу бо ведаю
я ёсьць
хочу часам мне хочацца
адпачыць
або схапіць лапату
і заехаць перакопнікам між лапатак
але я маўчу
бо я ёсьць
мой неспадзянавы рух

мог запэўніць маіх гаспадароў
што мяне няма
а я ёсьць

Mpoi

У дзяцінстве я марыў стаць касцом,
нястонным, як мой бацька,
а цяпер сяджу за рулём без супынку
тысячу кіламетраў,
гляджу ў люстэрка машины,
бачу не сваё, а бацькава
стомленае аблічча.

У дзяцінстве я марыў стаць срыпачом,
віртуозным, як наш съялы суход Міхайла,
а цяпер сяджу на канцэрце
музыкі сусьеветнай славы,
сачу за яго паглядам,
але бачу не яго, а Міхайлавы вочы,
што скроль цемень бачылі сонца.

У дзяцінстве я марыў стаць разбойнікам,
самым добрым, як Даўгабуш,
а цяпер выходжу на сцэну,
чытаю свае вершы й дзіўлюся,
адкуль столькі гневу й жорсткасці
у лагодным слове.

Дарунак Сталіна

У самым цэнтры Варшавы
стаць величэзная,
каменная піраміда –
дарунак Сталіна польскому народу.

Сямнаццаць тысяч слупочкай на ёй,
якія нагадваюць абеліскі, —
то сямнаццаць тысяч афіцэраў,
расстраляных у Катыні.

Вечарамі
у вокнах піраміды
зьяўляюцца абліччы замардаваных.

Вусны ледзьве варушацца,
але я ведаю —
яны съпяваюць:
Jescze Polska nie zginela!

Грэшніца

Я купіў у Нямеччыне аўто,
на ім ездзіла пані Рэната,
якой я ніколі ня бачыў.
А была яна, мабыць, грэшніцай,
бо пакінула ў машыне
свае пацеркі, пачапіўши іх на люстэрка
перед лабавым шклом.

Цяпер я тыя пацеркі перабіраю,
у думках перажываю ўсе грахоўныя прыгоды
незнаёмай жанчыны,
малюся і свае грахі
на тыя пацеркі нанізаю
і адчуваю, як мяне спакушае
сваймі бессароннымі ўчынкамі
Рэната, якой я ніколі ня бачыў.

Дзьве дзяржаўныя мовы

Я знаю дзесяць моў, ды толькі за адную,
як баявік памру! У ёй наш дух жыве,
мяне і мой народ ад зрады ён ратуе,
бяз роздуму памру, як скажуць, за яе.

Бо мова — то ня гук, а думка непакорных,
зярнятка, што дае нам неба у пасаг.
Таму й малолі нас расейцаў хіжых жорны,
каб не памёр у нас пакорны, чорны раб.

Я вам скажу, браты, пад бой чужых курантаў,
што з дзявюх дзяржаўных моў —
драга ў съмерць адна;
Нас вынішчаць рабы, што ў нас, як акупанты,
жывуць і мову п'юць, як п'яніцы, да дна.

Пярэварацень рад пісаць універсалы...
З чужых плячэй насі кашулю, дабрадзей,

ты хочаш, каб цябе за тое шанавалі,
што двухязыкі ты, як падкалодны зъмей.

Народ, Радзіма, Бог – табе ўсё ні да чога!
Патопча ўсё й паб’е шавіністичны шал...
Таму я і прашу і Пушкіна, і Талстога:
Прыідзіце, каб адняць двухмоўнасці кінжал!

Гімн памаранчавай рэвалюцыі

Мы тут сышліся па загаду Бога,
каб суд вяршиць над прыхадняў гайнёй,
і покуль не зазъяе Перамога,
з адвечнага майдану – ні нагой.

Украіна – нам родная маці,
Сілу нам дае прарок Тарас;
Нас багата, нас не зваяваці,
І рабоў ня знайдзеш паміж нас!

Мы стаім на берагах Славуты,
На прасторы – ад Сяну й па Дон.
На усю планету голас чуць наш, –
Госпадам дарованы закон.

Бласлаўляюць подзвіг наш народы,
З намі поруч кожны вольны край,
Сонца памаранчавай свабоды
З наших душ фарбую небакрай.

27.11.2004.
Майдан

